

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар ДУ «Віцебская абласная
бібліятэка імя У.І. Леніна»

Г.М.Адамян

28.01.2017



ПАЛАЖЭННЕ АБ БІБЛІЯТЭЧНЫМ КОНКУРСЕ ФОТАРАБОТ «КНІГА – МОЙ СЯБАР»

1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.1. Дадзенае Палажэнне вызначае агульны парадак і ўмовы правядзення бібліятэчнага конкурсу фатаграфій у рамках святкавання Дня бібліятэк Беларусі.

1.2. Конкурс не з'яўляецца камерцыйным і рэкламным праектам.

1.3. Удзельнікам конкурсу можа быць любы супрацоўнік ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна» або наведвальнік.

2. МЭТЫ І ЗАДАЧЫ КОНКУРСУ

2.1. Мэтай правядзення конкурсу з'яўляецца падтрымка пазітыўнага грамадскага іміджу бібліятэкі, развіццё і падтрымка цікавасці да кнігі і чытання, актывізацыя творчай дзейнасці супрацоўнікаў і карыстальнікаў бібліятэкі.

2.2. Асноўнымі задачамі конкурсу з'яўляюцца:

- папулярызацыя кнігі і чытання сярод карыстальнікаў як інтэлектуальнай формы вольнага часу;
- стварэнне сродкамі фатаграфіі прывабнага вобраза чытаючага чалавека;
- папулярызацыя фонду ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна»;
- прыцягненне ўвагі грамадскасці да прафесійнай творчасці супрацоўнікаў і наведвальнікаў.

3. ПАРАДАК АРГАНІЗЦЫІ І ПРАВЯДЗЕННЯ

3.1. Для падвядзення вынікаў конкурсу ствараецца журы (Дадатак 1).

3.2. Для падрыхтоўкі і правядзення конкурсу ствараецца Арганізацыйны камітэт (далей – Аргкамітэт) (Дадатак 2).

3.3. Фотаэкспанаты будуць прадстаўлены ў наступных раздзелах:

- «Кніга заўсёды са мной»
- «Выпадковы кадр»
- «Сэлфі з любімай кнігай»

3.4. Спіс раздзелаў можа быць зменены або пашыраны па ініцыятыве ўдзельнікаў конкурсу і рашэнні Аргкамітэта.

3.5. Аргкамітэт пакідае за сабой права перамяшчэння фатаграфій з аднаго раздзела ў другі.

3.6. Работы, прадстаўленыя для ўдзелу ў конкурсе, прымаюцца і рэгіструюцца аддзелам літаратуры па мастацтве ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна» не пазней за 31 жніўня 2017 года.

3.7. Пераможцам конкурсу прысуджаюцца I, II і III прызавыя месцы.

3.8. Падвядзенне вынікаў конкурсу адбудзецца 14 верасня 2017 года ў фае ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна».

4. ПАТРАБАВАННІ ДА РАБОТ

4.1. Фотаконкурс праводзіцца з 1 мая па 31 жніўня 2017 года.

4.2. Ад кожнага ўдзельніка прымаюцца работы ў любой намінацыі, але не больш за 1 работу ў кожнай намінацыі.

4.3. На конкурс прымаюцца аўтарскія работы ў электронным варыянце.

4.4. Лічбавы фотаздымак у фармаце jpg, png можа быць зроблены на камеру тэлефона, планшэта або фотаапарат. Аб'ём фатаграфіі не павінен перабольшваць 10Мб, разрашэнне – не меней за 1024 кропкі па меншым боку.

4.5. Дапускаецца апрацоўка фатаграфій з дапамогай камп'ютарных праграм.

4.6. Дасылаць работы неабходна на электронны адрас аддзела літаратуры па мастацтве ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна» isk@vlib.by з паметкай: «на фотаконкурс» або прыносіць на электронным носьбіце.

4.7. З фотаработай прадастаўляецца заяўка, у якой указваецца імя, імя па бацьку і прозвішча аўтара работы, яе назва і мяркуемы раздзел размяшчэння, нумар тэлефона ўдзельніка фотаконкурсу.

СКЛАД ЖУРЫ
бібліятэчнага конкурсу фотаработ «Кніга – мой сябар»

- Адамян Т.М. дырэктар ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», старшыня журы;
- Пугачова Н.А. загадчык аддзела бібліятэчнага ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна», сакратар журы;

Члены журы:

- Камендантова В.М. намеснік дырэктара па бібліятэчнай рабоце ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна»;
- Лісаў А.Г. дацэнт кафедры агульнай гісторыі і сусветнай культуры УА «ВДУ імя П.М. Машэрава», кандыдат мастацтвазнаўства;
- Осіпаў Д.У. фотакарэспандэнт абласной газеты «Віцебскія весці»;
- Князева К.В. уласны карэспандэнт па Віцебскай вобласці РУП «Беларускае тэлеграфнае агенцтва».

СКЛАД АРГКАМІТЭТА
бібліятэчнага конкурсу фотаработ «Кніга – мой сябар»

Васілеўская А.М. загадчык аддзела літаратуры па мастацтве
ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна»,
старшыня Аргкамітэта;

Члены Аргкамітэта:

Несцярэнка Л.В. вядучы бібліёграф аддзела літаратуры па мастацтве ДУ
«Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна»;

Гудзелева А. А. бібліятэкар I катэгорыі аддзела літаратуры па
мастацтве ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя
У.І. Леніна»;

Цімафеева А. А. бібліятэкар I катэгорыі аддзела літаратуры па
мастацтве ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя
У.І. Леніна».

Адрас Аргкамітэта:

210601 г. Віцебск, вул. Леніна, д. 8а

ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна»,

аддзел літаратуры па мастацтве

Тэл. (0212)67 30 45

E-mail: isk@vlib.by